

Аб добраахвотным страхаванні дадатковай назапашвальнай пенсіі

27 верасня 2021 г. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь падпісаны Указ № 367 "Аб добраахвотным страхаванні дадатковай назапашвальнай пенсіі".

Указам з 1 кастрычніка 2022 г. уводзіцца дадатковы від пенсійнага страхавання - добраахвотнае страхаванне дадатковай назапашвальнай пенсіі з фінансавай падтрымкай дзяржавы.

Хто можа ўдзельнічаць у праграме

Права ўдзельнічаць у новым страхаванні прадастаўляецца работнікам, за якіх іх працадаўцамі выплачваюцца абавязковыя ўзносы ў бюджэт фонду сацыяльнай абароны насельніцтва.

Уступаць у новую праграму можна не пазней, чым за тры гады да дасягнення агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту.

Тарыф назапашвальнага ўзносу

Выплачваць дадатковыя ўзносы на назапашвальную пенсію работнікі будуць за кошт уласных сродкаў. Пры гэтым задзейнічаецца механізм дзяржаўнага суфінансавання будучай назапашвальнай пенсіі.

- работнік

Работнік разам з абавязковым 1-працэнтным уносам у бюджэт фонду можа, па жаданні, выплачваць дадатковы ўзнос на назапашвальную пенсію па выбраным ім тарыфе, але не больш за 10 працэнтаў ад фактычнага заробку.

- працадаўца

У выпадку ўдзелу работніка ў гэтай праграме працадаўца абавязаны будзе заплаціць дадатковы ўзнос на назапашвальную пенсію - суразмерна тарыфу ўзносу работніка, але не больш за 3 працэнтныя пункты. Пры гэтым агульны ўзнос працадаўцы на сацыяльнае (пенсійнае) страхаванне не павялічыцца. Для яго будзе супамерна зменшаны тарыф абавязковага 28-працэнтнага страховага ўзносу на пенсійнае страхаванне.

Страхоўшчык па новым страхаванні

Добраахвотнае страхаванне дадатковай назапашвальнай пенсіі будзе ажыццяўляцца рэспубліканскім унітарным страхавым прадпрыемствам "Стравіта".

Парадак уступлення ў новую праграму і ўдзел у ёй

Работнікі, якія жадаюць фармаваць дадатковую назапашвальную пенсію, змогуць з 1 кастрычніка 2022 г. падаваць заяву і заключаць дамову непасрэдна ў страхоўшчыка або ў электронным выглядзе праз афіцыйны сайт страхоўшчыка.

Дадатковыя ўзносы на назапашвальную пенсію ў РУСП "Стравіта" будуць штомесяц пералічвацца працадаўцам па заяве работніка.

У сувязі з выплатай узносаў на дадатковую назапашвальную пенсію работніку прадастаўляецца льгота па падаходным падатку.

Пры дасягненні агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту страхоўшчыком работніку штомесяц будзе выплачвацца дадатковая назапашвальная пенсія на працягу 5 або 10 гадоў (па выбары грамадзяніна).

Прадугледжваецца магчымасць атрымання ў спадчыну назапашвальнай пенсіі.

Указам зацверджана Палажэнне, якое дэталёва рэгламентуе парадак і ўмовы ажыццяўлення добраахвотнага страхавання дадатковай назапашвальнай пенсіі, уключаючы правы і абавязкі работніка і страхоўшчыка.

Указ уступае ў сілу 1 кастрычніка 2022 г.